



РАДА БЕЛАРУСКАЕ НАРОДНАЕ РЭСПУБЛІКІ

Мэдаль да 100-годзьдзя Беларускае Народнае Рэспублікі

Статут узнагароды

1. Мэдаль да 100-годзьдзя БНР (далей – “Мэдаль”) надаецца ў адзначэньне стогадовага юбілею з дня прыняцьця Трэцяе Ўстаўнае Граматы Рады БНР 25 сакавіка 1918 г., у якой абвешчалася пра дзяржаўную незалежнасьць Беларусі.

2. Мэдаль надаецца на адзначэньне асаблівых заслугаў на карысьць увасабленьня ідэалаў 25 сакавіка, у тым ліку за дасьледваньні і папулярызацыю беларушчыны, здабыцьцё і ўмацаваньне дзяржаўнай незалежнасьці Беларусі, барацьбу за свабоду і дэмакратыю ў Беларусі.

3. Мэдаль уручаецца:

- Асобам, якія адзначыліся на ніве змаганьня за волю і незалежнасьць Беларусі,
- Выбітным грамадзкім і культурніцкім дзеячам у Беларусі і сярод беларускага замежжа,
- Замежнікам, якія спрычыніліся да дасьледваньняў і папулярызацыі Беларусі ў сьвеце, а таксама іншым чынам спрыялі нацыянальным інтарэсам Беларусі.

4. Мэдаль надаецца Дэкрэтам Старшыні Рады БНР.

4.1 У 2018 годзе Мэдалём адзначаюцца ня менш як 120 асобаў, сьпіс якіх падрыхтаваны Камісіяй па Ўзнагароджаньнях пры Радзе БНР, зацьвярджаецца Старшынёю Рады БНР і Заступнікамі Старшыні Рады БНР у адпаведнасьці з Статутам Камісіі па Ўзнагароджаньнях пры Радзе БНР.

4.2 Старшыня Рады БНР, пасля кансультацыяў з Камісіяй па ўзнагароджаньнях пры Радзе БНР і з Заступнікамі Старшыні Рады БНР, можа таксама надаваць Мэдаль сваім спецыяльным дэкрэтам ці распараджэньням іншым асобам, у колькасці ня больш за 10, на працягу 2018 году або пасля яго.

5. Асобам, узнагароджаным Мэдалём, выдаецца пасведчаньне ўсталяванага ўзору.

6. Выгляд Мэдалю адлюстраваны ў эскізе, які зьяўляецца дадаткам да гэтага Статуту.

6.1 Мэдаль увесь бронзавы, круглае формы, на ліцавым баку выява гербу “Пагоня”, на адваротным баку выбіты надпіс: “100 гадоў БНР”.

6.2 Стужка Мэдалю складаецца з вэртыкальных палосаў наступных колераў і размешчаных у наступным парадку: шырокая белая, вузкая чорная, шырокая чырвоная, вузкая чорная, шырокая белая.

7. Кошты, зьвязаныя з вырабленьнем Мэдалю, нясе Скарб БНР.

8. Гэты Статут уваходзіць у жыцьцё дня 25 сакавіка 2018 году.

Зацьверджана:

**Івонка Сурвілла,
Старшыня Рады БНР**

23 сакавіка 2018 г.

З папраўкамі ад 17 сьнежня 2018 г.

ДАДАТАК

Мэдаль да 100-годзьдзя Беларускае Народнае Рэспублікі

ЭСКІЗ УЗНАГАРОДЫ


Спэцыфікацыі

Матэрыял: бронза

Колер: залаты

Скрынка: чорная

Агульны выгляд скрынкі



Зацьверджана:

Івонка Сурвілла,
Старшыня Рады БНР

23 сакавіка 2018